

Колабава І.Н.

Фальшывыя асігнацыі і крэдытныя білеты ў грашовым абарачэнні на тэрыторыі Палацка XIX ст.

Фонд канцылярыі генерал-губернатара віцебскага, магілёўскага і смаленскага (ф. 1297) і фонд канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатара (ф. 1430) Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі захоўваюць велізарны аб'ём матэрыялаў па самым разнастайным аспектам жыцця беларускага насельніцтва ў XIX — пачатку XX ст.

Пэўная колькасць спраў з гэтых фондаў датычыць і праблематыкі гісторыі грашовага абарачэння. Першыя дзесяцігоддзі XIX ст. — гэта час, калі адбываўся працэс паступовага пераўтварэння і ўваходжання мясцовай грашовай гаспадаркі ў рэчышча агульнарасійскага рынку.

Лагічна ўяўіць, што ў гэты перыяд у сувязі з адпаведнымі зменамі ў складзе грашовага фонду перадмісцовымі фальшываманетчыкамі паўсталі новыя задачы, звязаныя з поўным пераарыентаваннем іх дзейнасці на расійскія манеты і папяровыя грошы.

Разглядаемыя матэрыялы сведчаць аб самых розных баках далейшага развіцця гісторыі фальшэрства грошай на тэрыторыі Беларусі.

Документы фонду канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатора адзначаюць, напрыклад, факты выкарыстання насельніцтвам Палацка фальшывых асігнацый розных наміналаў. Так, 5.06.1813 г. у губернаторскай канцылярыі зарэгістравана паведамленне з праўлення дзяржаўнага заёманага банка аб выяўленні сярод паступіўших грашовых сум «сомнительной» 100-рублёвой асігнацыі, дастаўленай «чрез Полоцкую городскую почтовую контору от надворной советніцы Франтишкі Беліковічевай и детей ея» [3, арк. 1а; 4, арк. 3]. Далейшая экспертыза, праведзеная праўленнем дзяржаўнага асігнацыйнага банка, пацвердзіла яе фальшывасць.

Яшчэ адна справа звязана з выяўленнем у абарачэнні фальшывага 50-рублёвага крэдытнага білета. 4.08.1849 г. віцебскія месцічы Сандар Песачынскі і Абрам Элькінд накіравалі генерал-губернатору заяву аб tym, што займаючыся конскім гандлем на кірмашы ў Бешанковічах, правялі абменную аперацыю з памешчыкам Адамам Мішуном з Палацка. За свайго каня яны атрымалі ад Мішуна «2 лошади, с придачею наличных денег

сто десяти рублей серебром; в числе которых... два двадцати пятых, три по 3 руб. серебром и один в один руб. серебром же». Далей месцічы апісваюць наступную сітуацыю: пры тым, што Мішун «имел у себя в бу-
мажнике своём всю сумму для уплаты нам», ён «велел супруге своей дать
нам из другой комнаты ещё билет в 50-ти руб. сереб.[ром], ...для уплаты». Гэты билет, пішуць месцічы, «мы хотели разменять там же в Бешенковичах
на мелкие деньги у витебского мещанина еврея меняйлщика Хaima Boru-
хова сына Кисина; при чём находился витебский купеческий сын... Эвель-
Меер Войтінскій, который как только увидел с далека означенныі билет,
сказал есть фальшивый» [1, арк. 3 — 3 ад.].

Пацярпелья «испуганными побежали к нему Мишуну, рассказав ему таковое происшествие, требовали от него другую монету вместо такого билета, но он, не взирая ни на что, с дерзостью и азартом выгнал нас; в каковом крайне критическом нашем обстоятельстве, мы должны были отправиться тотчас там же в Бешенковичах к г. адъютанту жандармского полковника и предъявить ему оный билет...». Пасля правядзення ў Мишуна безвыніковаага вобышку, яму прапанавалі разлічыцца з месцічамі іншымі грашымі, але памешчык адмовіўся. Пацярпелья пішуць, што «исправник... по человеколюбию своему, советовал нам отправиться к нему г. Мишуну в г. Полоцк, ...что там, может быть, он удовлетворит насчёт замены оного билета следуемыми деньгами; но хотя мы к нему туда отправились и просили у него таковые деньги, на что он отозвался... что... действительно удовлетворил бы нас прописанными деньгами в то время, когда о том никому из начальства неизвестно было, а как дошло уже до сведения начальства, то на таковое удовлетворение нас другими деньгами, он согласиться никак не может» [1, арк. 3 ад.].

У заключэнні Песачынскі і Элькінд звяртаюць увагу генерал-губернатара на тое, што «будучи в бедном состоянии, производя торговлю чужими деньгами, состоим крайне обиженными в таковом предмете, страдаем, ...не имеем даже и одну свободную минуту от наших кредиторов». Завяршаецца іх заява зваротам — «Сиятельныйнейший князь! Обратите благосклонный взор на нашу бедность, яко истинный покровитель бедных и защитник невинно угнетённых...» [1, арк. 3 ад. — 4]. 5.12.1849 г. генерал-губернатар віцебскі, магілёўскі і смаленскі атрымаў ад віцебскага грамадзянскага губернатара паведамленне аб сканчэнні справы аб фальшивым 50-рублёвым білеце і перадачы матэрыялаў следства ў лепельскі павятовы суд.

Ускосна звязана с фальшэрствам манет і наступная справа. 16.02.1854 г. з канцылярыі віцебскага грамадзянскага губернатара да старшага чыноўніка па асобых даручэннях Бялова паступае распараджэнне аб правядзенні даследавання па вельмі далікатным пытанні. Праблема заключалася ў тым, што з паступішай 10.02.1854 г. у губернскую канцылярию з віцебскай крыміナルнай палаты справы «о фальшивом 10-рублёвом кредитном билете, представленном в полоцкое уездное казначейство», гэты білет, «пришиты к делу между 5 и 7-м листами», быў «неизвестно кем вырван» [5, арк. 1 — 1 ад.].

Бялоў выясняле, што фальшывы крэдыйты білет працу менавіта ў суботу, 13 лютага, калі дзяжурным па канцыляриі быў пісец Табароўскі, які і трапіў адразу пад падазрэнне. У яго кватэры быў праведзены вобыск, «самого Тоборовского в доме не нашли, а жена его отозвалась, что он выехал из Витебска на время по каким-то делам... всё имущество его заключается в нательном платье, которое всё надето им на дорогу, да в нескольких стульях и столе, в котором по осмотру ничего не оказалось» [5, арк. 11].

У выніку было вырашана падрабязна апытаць іншых служачых канцыляриі. Адказы іх складаюць каларытную карціну штодзённай унутранай працы ў канцыляриі. Для прыкладу можна прывесці наступную вытрымку: «для похищения какой-либо бумаги, билета и даже дела довольно одной секунды, тогда как при канцелярских занятиях часто случается, что начав одно дело, вдруг нужно отлучиться: то в регистратуру, то в архив за справками, то к начальнiku, то к другому чиновнику для личных объяснений... а между тем злодей под предлогом, что ищет: пера, иголки, ножика и т.п. может легко воспользоваться сим случаем...». Канцылярысты таксама падкрэслівалі, што на білеце стаяла кляймо «фальшивый» [5, арк. 14 — 14 ад.].

Фінал гэтай гісторыі быў вельмі прости: 25.02.1854 г. з канцыляриі віцебскага губернатара паступіла паведамленне, што «фальшивый билет № 1571385 в 10 руб. серебром ... отыскан в деле 6 стола и передан... чиновнику Олешкевичу для приобщения к делу, из которого он был утрачен» [5, арк. 23 — 23 ад.].

Шматлікі фактычны матэрыял разглядаемых фондаў закранае і шырокую проблематыку гарадскога жыцця Полацка сярэдзіны XIX ст. Прыкладам можа служыць даволі арыгінальны документ, які ўскосна звязаны з польскім нацыянальна-вызваленчым рухам гэтага перыяду.

31.03.1854 г. датуецца паведамленне з III аддзялення імператарскай канцылярыі, у якім пішацца, што «в Риге получено из Литвы частное, на немецком языке письмо, в котором, между прочим, находится следующее известие: «говорят, что в Варшаве, Ковно и Полоцке продаются по дешёвой цене красные шёлковые носовые платки, кои при стирке совершенно линяют, и на них делаются тогда видными следующие слова: поляки, будьте покойны, час вашего освобождения настал» [2, арк. 1].

Документ заключаўся просьбай правесці ў Полацку адпаведную пра-верку. У адказе ад 8.04.1854 г. генерал-губернатар адзначыў, што ў горадзе на самай справе раней адбыўся распродажаў азначаных насовак, але ў раз-глядаемы час іх ужо няма [2, арк. 11].

Губернскія ўлады суседніх рэгіёнаў імкнуліся праводзіць сумесныя аперацыі па выяўленні сеткі фальшиваманетчыкаў і, як правіла, у ходзе такіх дзеянняў атрымліваліся станоўчыя вынікі.

8.03.1859 г. віленскі ваенны губернатар накіроўвае віцебскаму губер-натару паведамленне аб тым, што «учитель ковенского казённого еврей-ского училища... Берель Шульдинер объявил, что при денежных расчётах за покупку из содержимого им в Ковно книжного магазина некоторых товаров родственниками его жены... они сознались ему... в участии сво-ём по противозаконному промыслу фальшивыми кредитными билетами, фабрика коих... находится за Витебском. Это... подтвердил впоследствии и... Векслер, проживающий в Краславе, который по собственному объ-яснению принял на себя обязанности маклера... изъявил даже готовность свести учителя Шульдинера на место самой подделки кредитных биле-тов, если бы он пожелал купить таковые для выпуска в обращение» [6, арк. 6 — 6 ад.]. Віленскі ваенны губернатар прапаноўвае правесці сумес-ную аперацыю па выяўленні фальшиваманетчыкаў і для гэтага, піша ён, «необходимо было бы войти предварительно доверенному чиновнику в личное с учителем Шульдинером совещание о более удобных способах к обнаружению на деле сего преступления» і просіць камандзіраваць у г. Коўна для знаёмства з настаўнікам спецыяльнага чыноўніка, каб потым разам накіраваць іх у Віцебскую губерню [6, арк. 7].

У далейшым у канцылярию віцебскага губернатара працягвае паству-паць інфармацыя аб дзеянісці фальшиваманетчыкаў рэгіёна.

24.03.1859 г. прыходзяць звесткі аб тым, што ў Курляндской губерні выяўлены 50-рублёвыя купюры, якія падрабляюцца ў маёнтку памешчы-

ка барона Грушэўскага, «принимающего в деле этом личное участие, в доказательство чего предъявлен был Шульдинером один таковой билет, отделанный с одной только стороны, с пояснением, что вскоре будет от-делана и другая сторона оного и что таковых билетов приготавляется на 500 т. рублей» [6, арк. 12 ад.].

15.05.1859 г. віцебскі губернатар перадае гарадской і земскім паліцыям інфармацыю аб тым, што «в Могилёўскай, Курляндской и Ковенской губерниях открыты фабрики для подделки фальшивых кредитных билетов», і ў сувязі з гэтым было загадана «строго и секретно следить за появлением в обороте означенных билетов» [6, арк. 22].

18.07.1859 г. віцебскаму губернатору паступаюць звесткі аб тым, што «начальник Ковенской губернии представил в экспедицию кредитных билетов четыре фальшивых кредитных билета в 50 руб. сер. и один из сих билетов под № 257615... препровождён был к начальнику Курляндской губернии для сличения с инструментами и досками открытой там фабрики для подделки фальшивых кредитных билетов. ...означенный фальшивый 50 р. билет не имеет сходства с открытою там бронзовую доскою, ...что, по всей вероятности, существует ещё другая фабрика в Витебской или Ковенской губерниях» [6, арк. 38 — 38 ад.].

6.10.1859 г. віцебскі губернатар атрымлівае рапарт ад чыноўніка па асобых даручэннях Дамантовіча, які паведамляе, што «учитель... Шульдинер объявил мне, что он имел разговор со здешним евреем Акерманом, который рассказал ему, что трёхрублёвые фальшивые билеты подделываются за Полоцком в имении какого-то помещика, а пускает их в обращение, живущий в том имении... корчмарь, но выпуск этих билетов производится с большой осторожностью. В самом же городе Витебске Акерман обязался Шульдинеру купить за 5 % фальшивых билетов, подделанных в Могилёўской губернии» [6, арк. 53 — 53 ад.].

У данясені Шульдзінера чыноўніку па асобых даручэннях Дамантовічу пішацца аб тым, што памешчык Храпавіцкі, які вырабляў «трёхрублёвые билеты... недавно получил краску от своего брата генерала с С.-Петербурга на подделку и десяти руб. ...сам помещик не распространяет этих билетов, а передаёт их живущему возле Мызы еврею корчмарю, который и продает их желающим». Шульдзінер дамаўляецца з Акерманам аб закупцы значнай партыі падробак і паведамляе, што «на фабрике в Лепельском уезде теперь все билеты проданы и корчмарю в задаток дано пятьсот

руб. сереб. разными лицами с тем, что все подделанные до 15-го сего месяца будут принадлежать им». У сувязі з гэтым Акерман прапаноўвае Шульдзінеру «отправиться с ним в г. Вітебск, где он доставит... хоть пять тысяч рублей фальшивых билетов, подделанных в Могилёўской губерніи». Агент Шульдзінер дадае, што яму неабходна «для покупки в Вітебске фальшивых билетов... кроме прогонов... иметь для показа, по крайней мере, пятьсот руб. сереб.» [6, арк. 59–60].

Прыбыўшы ў Віцебск, яны даведаліся, што партыя фальшивых білетаў ужо прададзена і неабходна ехаць у Оршу, дзе можна набыць «десяти, двадцатипяти и пяцидесяти рублёвые билеты, которые там и подделываються» [6, арк. 61 — 61 ад.].

Шульдзінер прыводзіць цікавую інфармацыю аб тым, што прадаўцы фальсіфікатаў, калі «везут фальшивыя билеты, то или держат их в руках, чтобы в случае опасности сейчас бросить, или же заделывают в переплёт молитвенника» [6, арк. 62].

У абагульняющим рапарце чыноўніка па асобых даручэннях Дамантовіча ў віцебскае губернскае праўленне зроблена яго ўласная выснова аб тым, што «по нравственному убеждению нельзя исключать, что главные виновники в распространении фальшивых билетов единственно евреи, ибо между ними трудно найти такого, который бы, получивши фальшивый билет, хотя бы случайно, уничтожил его или представил начальству, но непременно каждый из них употребит все усилия передать его кому-либо и в особенности безграмотным поселянам» [6, арк. 67].

Яшчэ адна справа звязана з выяўленнем магчымага вытворцы падобных грошей. 17.11.1864 г. віцебскаму губернатару паступае рапарт ад мясцовага паліцмайстра аб тым, што «проживающий в Вітебске по паспорту полоцкий мещанин Вульф Черницкий занимается сочинением евреям кляузных прошений... Також... Черницкий занимался факторством в торговле фальшивыми кредитными билетами». У сувязі з гэтым паліцмайстар просіць «распоряжения о высылке... Черницкого из Вітебска в г. Полоцк» [6, арк. 1]. У выніку Чарніцкі быў арыштаваны, але потым пад падпіску аб нявыяздзе быў вызвалены. Парушаючы закон, без дазволу паліцыі і пашпарта, Чарніцкі самастойна ад'яджае ў Полацк. 30.01.1865 г. ён піша прашэнне, у якім, указываючы на памылковасць усіх абвінавачванняў, падкрэслівае, што «со дня рождения моего имею постоянное жительство в городе Вітебске с семейством» [6, арк. 11]. 24.03.1865 г. ваенны

начальнік Полацкага павета дакладае віцебскаму губернатору, што «ме-щанин... Черницкій согласно требованиям комиссии, учреждённой в горо-де Вітебске для расследования торговли фальшивых кредитных билетов... отправлен этапным порядком в комиссию» [6, арк. 23].

Вывучэнне матэрыялаў разглядаемых архіўных фондаў дазва-ляе зрабіць высновы аб існаванні на тэрыторыі Беларусі значнай сеткі фальшиваманетчыкаў, якія выпускалі як манетную, так і папяровую пра-дукцыю, прычым падрабляліся грашовыя купюры самых розных наміналаў. У шэрагу беларускіх гарадоў і мястэчак існавалі так званыя «фабрыкі» па выпускі фальсіфікатаў папяровых грошей. Дзейнасць па вырабленні па-дробных расійскіх грошей разгорталася не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і ў замежжы.

Вельмі значным з'яўляецца і тое, што разгляд дзейнасці фальшиваманетчыкаў цесна звязаны з рознымі бакамі штодзённага жыц-ця вясковага і гарадскога насельніцтва Беларусі, што надае гісторыі фаль-шэрства грошей асаблівы каларыт.

Крыніцы

1. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). — Ф. 1297. Канцы-лярыя генерал-губернатара Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага. — Воп. 1. — Спр. 20301. Дело по прошению вітебских мещан... 1.12.1849 — 20.01.1850. — 7 арк.
2. НГАБ. — Ф. 1297. Канцылярыя генерал-губернатара Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага. — Воп. 2. — Спр. 99. Дело по отношению генерал-адъютанта графа Орлова о носовых платках с возмутительными предупреждениями поляков. 3.04.1834 — 1.03.1855. — 21 арк.
3. НГАБ. — Ф. 1430. Канцылярыя Віцебскага грамадзянскага губер-натара. — Воп. 1. — Спр. 29. Дело о взыскании денег... 29.03.1813 — 16.06.1813. — 8 арк.
4. НГАБ. — Ф. 1430. Канцылярыя Віцебскага грамадзянскага губерната-ра. — Воп. 1. — Спр. 59. Дело о взыскании денег... 6.05.1814 — 29.01.1825. — 52 арк.
5. НГАБ. — Ф. 1430. Канцылярыя Віцебскага грамадзянскага губерна-тара. — Воп. 1. — Спр. 26933. О пропавшем из канцелярии начальника губернии фальшивом кредитном билете в 10 руб. серебром. 16.02.1854 — 1.03.1854. — 24 арк.

6. НГАБ. — Ф. 1430. Канцылярыя Віцебскага грамадзянскага губерната-ра. — Воп. 1. — Спр. 31442. Дело по донесению витебскаго полицмейсте-ра... 17.11.1864 — 1865. — 25 арк.

7. НГАБ. — Ф. 1430. Канцылярыя Віцебскага грамадзянскага губерната-ра. — Воп. 1. — Спр. 54236. — Дело по отношению Виленскаго генерал-губернатора о евреях..., которые... подозреваются в промысле фальшивых денег. 1859—1860. — 105 арк.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ